

Наталля
Дожына
Мінск

Пеўчыя рукапісныя помнікі Супрасль- скай традыцыі ў даследаваннях сучасных музыколагаў

The vocal manuscripts of Suprasl tradition in the investigations by present-day musicologists

Уводзіны

Багатыя па змесце старажытныя рукапісныя кірылічныя музычныя помнікі, што паходзілі з Супрасля, на працягу ўжо не аднаго дзесяцігоддзя, і нават стагоддзя прывабліваючы увагу навукоўцаў Беларусі, Pacii, Украіны, Польшы, Літвы і іншых краін. Геаграфічнае месца знаходжанне Супрасльскага манастыра – на скрыжаванні некалькіх славянскіх краін (сёння – на рацэ Супрасль каля Беластока ў Польшы) – абумовіла сусідаванне ў ім розных культурных традыцый. Заснаваны ў 1498 годзе навагрудскім ваяводай А. І. Хадкевічам як праваслаўны мужчынскі манастыр, вельмі хутка ён стаў не толькі адным з буйнейших цэнтраў беларускай праваслаўнай культуры, але і “цэнтрам агульнаславянскага значэння, другім пасля Кіеўскай лаўры”.¹ Навукоўцы адзначаюць, што гісторыя і культура гэтага найвядомага ў Вялікім Княстве Літоўскім праваслаўнага кляштара, разглядаеца галоўным чынам ў перыяд яго найвышэйшага духоўнага і матэрыяльнага росквіту – у XVI–XVII стст., калі Супрасльская лаўра становіцца цэнтрам праваслаўнай культуры, адкукацьі, развіцця мастацтва на этнічных беларускіх землях.

Манастыр меў цесныя сувязі з Москвой, Сербіяй, Балгарыяй. Сведчаннем шырокіх міжнародных контактаў Супрасля з'явіліся архітэктура, жывапіс, літаратурная спадчына кляштара. Галоўны храм – Дабравешчанскі сабор – быў узведзены італьянскім архітэктарам. У малюнічым строі сабора адбіліся контакты з Сербіяй: кіраўніком групы запрошаных у Супрасль замежных жывапісцаў быў “сербин Нектарий малер”. Шэраг фактаў паказвае на існаванне

М.Р. Гайдук, *Супрасльскі Благавешчанскі манастыр*, [у:] Рэлігія і царква на Беларусі: энцыклапедычны даведнік, Мінск 2001, с. 317–318.

цесных сувязяў з Афонам: пабудова мясціны па ўзоры старажытных афонскіх манастыроў, прынесеныя з Афона святыні, а таксама літаратурныя творы. Аб наяўнасці контактаў з Маскоўскай дзяржавай сведчаць асобныя літаратурныя трактаты [Гл. дадатак 1].

Нараўне з творчым працягам прыўнесенага з іншых мясцін, у Супраслі адбываўся працэс фарміравання новых традыцый у галіне кнігапісання, іканапісу, фрэскавага жывапісу, пеўчага мастацтва і іншых. Працамі супрасльскіх манаҳаў была заснаваная найбагацейшая ва ўсім Вялікім Княстве Літоўскім бібліятэка, у фонды якой уваходзіла не толькі набажэнская літаратура, але таксама вучэбныя дапаможнікі, хронікі, летапісы, натуральна, навуковая і геаграфічная літаратура на розных мовах. Тут працевалі навуковыя манаҳі-кніжнікі, літаратары, перакладнікі, рэдактары і пісцы. У XVI ст. ў Супраслі сформіравалася ўласная літаратурная школа праваслаўных палемістаў. Пры манастыры дзеянічалі таксама духоўнае вучылішча (з 1645 па 1853 гады), друкарня (з 1695 па 1803 гады), паперня (з 1710 па 1834 гады), мастацкая і рукапісная майстэрні. Тэрыторыя Супрасльскага манастыра ў выніку гістарычных падзеяў не раз адыходзіла да іншых дзяржаў – Прусіі, Расіі, манастыр прыходзіў у занядобу, перадаваўся ў арэнду каталікам-салезіянам, уніятам. Толькі ў 80-я гады XX стагоддзя польская дзяржава вярнула вернікам руіны Дабравешчанскай царквы, архіепіскап беластоцкі і гданьскі Сава адрадзіў Супрасльскі манастыр, і з 1996 года польскім ўрадам увесь манастырскі комплекс замацаваны за праваслаўнай царквой.

Асаблівую ўвагу ўдзялялі ў Супраслі пеўчай справе. Супрасльскі манастыр разглядаецца як буйны агменъ развіцця музычнага мастацтва, у якім, нараўне з песнетворчасцю, развівалася харавое выканальніцтва, ствараліся і перапісваліся набажэнскія пеўчыя кнігі. Царкоўны хор і супрасльскія майстры спеву былі вядомы далека за межамі манастыра. Аснову высокапрафесійнага манастырскага хору складалі вольнанаёмныя пеўчыя. Рэпертуар хору адрозніваўся разнастайнасцю і рэгулярна абнаўляўся дзякуючы шырокім культурным контактам Супрасля.

На працягу XVI ст. ў манастыры мясцовымі майстрамі ствараліся пеўчыя, так званыя, гімнографічныя кнігі – Трыодзі, Актоіхі, ці Асмагласнікі, Ірмалогіі (у беларускім варыянце сустракаюцца назвы Ірмалоі, Ермалоі), якія ўтрымлівалі запіс музычнага суправаджэння богаслужбы. Праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля падставы мясціны ў бібліятэцы меліся два *Охтаики*, чатыры *Ермолайцы* знаменные і *Ермолайцы* без знака, адзін *Стихоральчик*. У 1532–1557 гг. з'явіліся *Треоды*, *Минеи*, дзве *Кніжкі з песнями Мойсеевыми і з прыпелы*, *Кніжка, па якой кажут усяночнае і два новых Ермолайца*. Большасць пеўчых кніг стваралася з мэтай захавання старажытных традыцый пеўчага мастацтва. Найболей пераканаўчым сведчаннем яго высокага ўзроўня з'явілася існаванне ў кляштары ўласнага напеву – *супрасльскага*, які атрымаў шырокое распаўсюджванне і ў наступным набыў статут штодзённага.

Супрасльскі напеў – адзін з найболей ранніх, самастойных і ўплывовых беларускіх напеваў. Ён сформаваўся на працягу XVI ст. ў вуснай пеўчай практицы

Супрасльскай лаўры і быў упершыню запісаны квадратнай нотай у аднайменным ірмалое 1598–1601 гг. Супрасльскі напеў з’явіўся першым буйным напевам, які выйшаў за рамкі манастырскіх лакалаў і атрымаў шырокое распаўсюджванне ў пеўчай практыцы. Яго фарміраванне мела важнае значэнне, паколькі да XVI ст. ў пеўчай практыцы беларускіх кляштараў панаваў старажытнарускі знаменны распей. Пацверджаннем аўтарытэтнасці і самастойнасці супрасльскага напеву стала яго падпарадкованасць сістэме асмаглася. У XVII ст. ён увайшоў у ірмоловую традыцыю Беларусі і Украіны, аказаўшы значны ўплыў на фарміраванне новых напеваў. Так, спевы першага друкаванага Львоўскага ірмалоя (1700 г.) выяўляюць моцнае падабенства са спевамі супрасльскага напеву, што сведчыць аб распаўсюджанасці і ўплывовасці апошняга.

Даследаванне помнікаў супрасльскай традыцыі

Даследаванне найстаражытных рукапісных помнікаў супрасльскай традыцыі яшчэ і на сенняшні дзень застаецца адкрытым. Звесткі пра іх знаходзім у працах сучасных музыколагаў А. Канатопа (Масква), Ю. Ясіноўскага (Львоў), А. Шэўчук (Кіеў), М. Нікалаева (Санкт-Пецярбург), Г. дэ Пікарда (Англія-Францыя)², Л. Касцюковец (Мінск), А. Сяўрук (Саковіч) (Мінск). Першыя навуковыя нататкі ў гэтым накірунку былі зроблены ў 60-е гг. XX ст. англо-французскім навукоўцай Гаем дэ Пікардай, які ў сваёй манографіі *Царкоўная музика на Беларуси*, прадстаўляючы кароткі нарыс гісторыі фарміравання і развіцця беларускага царкоўнага спеву, асаблівую увагу ўдзяліў Супрасльскаму ірмалою. Важным этапам у вывучэнні Супрасльскага ірмалоя з’яўлялася манографічнае даследаванне расійскага медыяўіста-музыколага А. Канатопа *Супрасльский ирмологион 1598–1601 гг. и теория транспозиции знаменного распева*.³ Шэраг работ, прысвечаных крыніцазнаўчым, метадалагічным і музычна-стылістычным проблемам вывучэння супрасльскіх музычных помнікаў належыць беларускаму музыказнаўцу Л. Касцюковец⁴, украінскому медыяўісту Ю. Ясіноўскаму – аўтару каталога з навуковым апісаннем большасці беларускіх ноталінейных ірмалоеў.⁵ Некаторыя аспекты даследавання пеўчых рукапісаў супрасльскай традыцыі набылі адлюстраванне ў працах украінскага музыколага А. Шэўчук⁶, і беларускага

² Г. дэ Пікарда, *Царкоўная музика на Беларуси 989–1995*, Мінск 1995.

³ А. Канатоп, *Супрасльский ирмологион 1598–1601 гг. и теория транспозиции знаменного распева*, Москва 1974.

⁴ Л. Костюковец, *Ирмологий Супрасльский. Музыкальный словарь*, Минск 1999, с. 93.

⁵ Ю. П. Ясіноўскі, *Беларуская Ірмалоі – помнікі музычнага мастацтва XVI–XVIII стст., „Мастацтва Беларусі”*, 1984, пг 11; Ю. Ясіновський, *Украінскія та беларускія ноталінейныя Ірмалоі 16–18 століт’я. Каталог і кодікологічно-палеографічне дослідження*, Львів 1996.

⁶ Е. Шевчук, *Киевский роспев как явление певческого искусства юго-западной Руси. Музыкальная культура Средневековья*, вып. 2, Москва 1991.

даследчыка А. Сеўрук (Саковіч), якая прысвяціла гэтай тэмэ дысертацыйнае даследаванне.⁷

Па меркаваннях даследчыкаў, натаваныя супрасльскія кнігі, прадстаўленыя шматлікімі спісамі, змяшчаюць дзве асноўныя натацыі – знаменную крукавую і квадратную лінейную. Сярод вядомых на сённяшні дзень – два Актоіх XVII ст⁸, якія захоўваюцца ў бібліятэцы Акадэміі навук Літвы, і шэраг Ірмалояў, найбольш вядомыя з якіх – Ірмалой 1598–1601 гг., Ірмалой іераманаха Тарасія 1643 г., Ірмалой 2 чвэрці XVII ст. і Ірмалой 1638–1639 гг. Месцазнаходжанне многіх іншых рукапісаў, на жаль, пакуль што дакладна не ўстаноўлена. У гэтых рукапісах, а таксама ў іншых, што маюць прамое ці ўкоснае дачыненне да супрасльскай спеўнай традыцыі, можна знайсці песнапенні так званага “супрасльскага” напеву.

Найбольш ранейшым і самым прывабным па мастацкім афармленні і музыцы з'яўляецца ўнікальны помнік супрасльскай музычнай традыцыі – Ірмалой 1598–1601 гадоў, складзены і перапісаны Багданам Анісімовічам, родам з Пінска, які быў пеўчым у Супрасльскім манастыры. Рукапіс добра захаваўся, ўпрыгожанні складаюць 6 мініяцюраў малінавага колеру, 16 заставак у выглядзе рознакаляровай пляцёнкі “балканскага” тыпу. Ініцыялы песнапеннія расцвечаны ўзорамі, на палях шмат малюнкаў. Рукапісны тэкст запісаны беларускім скорапісам, некаторыя старонкі – грэцкай мовай. Сустракаюцца асаблівасці напісання нотных знакаў. Натацыя таксама ўяўляе сабой ранні скорапісны тып, дзе тонка прапісаныя ноты нагадваюць па свайму малюнку крукі [Гл. дадатак 2].

Бліжэй да сярэдзіны XVII ст., як вядома, ноты набылі від квадратаў (радзей ромбаў), што дала повад называць натацыю квадратнай. Ірмалой уключает ў сябе 576 аркушаў (1130 старонак). На працягу XVII стагоддзя рукапіс шматразова папаўняўся, дапісываўся. На беларускае паходжанне ірмалоя ўказываюць географічныя назвы напеваў, якія змяшчаюцца ў ім (напрыклад, мірскі), а таксама славесны тэкст песнапеннія і каментары, запісаныя на старажытнабеларускай мове.

Музычна-спеўныя асаблівасці распеваў

Супрасльскі Ірмалой мае непераўзыдзенае значэнне для музыказнаўцаў. Па-першае, гэта адзін з найбольш ранніх помнікаў з перакладам крукавога знаменага распеву ў ноталінейную сістэму; па-другое, ён з'явіўся своеасаблівым музычным узорам, з якога пазней капіравалі распевы і іх стылістычныя асаблівасці. Характэрныя мелодыка-рытмічныя звароты і формулы папевачнага

⁷ Е.П. Сакович, *Супрасльский напев и его претворение в церковно-певческом искусстве Беларуси XVI–XVIII веков*: дис. [...] канд. Искусствоведения, Минск 2011.

⁸ Ф.Н. Добрянский, *Описание рукописей Виленской публичной библиотеки*, пг 176.

матэрыяла знаходзім у распевах мясцовага ўзроўня – беларускіх, украінскіх, у пеўчых помніках усходнеславянскай культуры. Трэба адзначыць, што пасля таго, як Ірмалой трапіў у збор Кіева-Пячэрскага манастыра, ён аказаў заметны ўплыў асабліва на ўкраінскую музычную праваслаўную традыцыю, пра што сведчаць працы расійскага музыколага, доктара мастацтвазнаўства, професара А. В. Канатопа.⁹ і ўкраінскага музыколага А. Шэўчук.¹⁰ Аналіз жанравага склада песнапенняў.¹¹ супрасльскага напева дазваляе зрабіць высновы пра шматлікасць прадстаўленых у ім жанравых груп. Ён ахоплівае выбраныя абіходныя песнапенні Усяношнай і Літургіі, большая частка якіх належыць так званым малітваслоўным жанрам і групе “псалмоў і вытворных ад іх” (па класіфікацыі А. Шэўчук і А. Каляды). Гэта псалом *Благослови, душе моя, Господа, антыфон Блажен муж, пракімны Не отврати лица Твоего, Дал еси достояние, С нами Бог, Воскресни, Боже, суди земли, канонік Вкусите и видите, Благословлю Господа, В память вечную, а таксама Всякое дыхание да хвалит Господа, Да исправится молитва моя, С нами Бог, Святый Боже, Иже херувимы, О Тебе радуется, Помяни нас, Господи.* Шырока прадстаўлены ў супрасльскім напеве стыхірна-трапарныя жанры: так, у Ірмaloі іераманаха Тарасія, напрыклад, змяшчаецца поўны цыкл з 149 стыхір беларускага супрасльскага распеву. Асабліва адзначыць, што ў Супрасльскім ірмалое змяшчаецца ўнікальны па сваёй змястоўнасці цыкл вялікапостных манодый, які можна назваць сваесаблівой хрэстаматый постнага спеву, а таксама некалькі выбранных песнапенняў Паніхіды, што вельмі незвычайна і прымечальная, таму што апошнія фіксаваліся ў ірмалоях выключна рэдка.

Беларуская музыказнаўца-медыяўіст Л. Касцюковец адзначае, што “распевы” манастыра Супрасльскага, асаоліва “дзялямественныя”, якія складаюць раздзел *Выбраны спеў дзялямественны, перакладзены і напаваны І.Т. (іераманахам Тарасіям), перадаюць не столкі прыгажосць, колькі нацыянальную своеасаблівасць мясцовых беларускіх варыянтаў напеваў. Ім уласцівы найшырыня дыхання, лірыка-гімнічны пачатак, цесная сувязь з народнапесеннымі вытокамі пры ўсёй іх строгасці, цнатлівасці, стрыманасці і значнасці”¹² Л. Касцюковец таксама дадае, што Супрасльскі Ірмалой паслужыў асновай для шматлікіх рукапісных Ірмалояў і друкаванага Ірмалоя 1700 года. Больш таго, А. Сяўрук (Саковіч)¹³, якая праводзіла параліннне супрасльскага распева з іншымі, піша, што супрасльскі распей разам з беларускім знаменным і кіева-літоўскім з XV стагоддзя складалі*

⁹ А. Конотоп, *Супрасльский ирмологион*, „Советская музыка” 1972, №2, с. 26–29.

¹⁰ Е. Шевчук, *Киевский распев...*

¹¹ На думку многіх музыколагаў-медиаўітаў, напрыклад, Б. Шындзіна і А. Каляды, паняцце «жанр» у адносінах да гімнографіі выкарыстоўваецца з вядомай ступенню умоўнасці і з'яўляецца хучэй метафорай па прычыне асобай сінтэтычнай прыроды царкоўна-пеўчага мастацтва. Умоўнасць терміна складае падставу для ўзнікнення розных класіфікацый.

¹² Л. Костюковец, *Ирмолов Супрасльский...*, с. 93.

¹³ Е. Севрук, *Супрасльский и киевский распевы белорусских ирмолов: к вопросу о преемственности традиций*. „Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі”, 2003, № 4, с. 47–52.

на Беларусі найбольш буйныя галіны знаменнага спеву. Сфарміраваны ў сценах Супрасльскай лаўры ў вуснай пеўчай практыцы, супрасльскі распев быў сістэматызаваны і зафіксраваны ў ноталінейных спеўных зборніках выключна мясцовымі манаҳамі і пеўчымі. Гэта садзейнічала распаўсяуджванню распева ў ірмалойнай традыцыі Беларусі, Украіны і аказала значны ўплыў на ўзнікненне больш позніх распеваў. Сведкамі таму з'яўляюцца мноства супрасльскіх песнапенняў у Ірмалоях беларуска-украінскай традыцыі, напісаных да 1695 года, якія Г. дэ Пікарда называе кіева-літоўскімі, што ўказвае на распаўсяуджанасць іх на беларуска-украінскіх тэрыторыях. Геаграфія бытавання натаваных рукапісных ірмолоеў, у якіх былі запісаны песнапенні супрасльскага напеву наступная: Супрасль, Мінск-Вільня-Жыровічы, Віцебск, Смаленск, паўднёвая земля Вялікага княства Літоўскага. У больш позніх пеўчых зборніках указанні на супрасльскі распев ужо адсутнічаюць і шырокасць бытавання на тэрыторыі Беларусі набываюць ідэнтычныя ім песнапенні з назвай “кіеўскі”. Як адзначае А. Сяўрук (Саковіч), “песнапенні супрасльскага напеву канцэнтруюць характэрныя стылявыя рысы сваёй эпохі, якія знайшлі адлюстраванне ў трактоўцы славеснага тэкста, асаблівасцяў меладычнай, ладавай, рytмічнай арганізацыі, і мелі творчы працяг у напевах XVII–XVIII стст.”¹⁴

Асаблівасці славеснага тэкста песнапенняў у ўзаемасувязі з музычным радком

Вялікі інтарэс уяўляе дарэчы паэтычны тэкст песнапенняў гэтых старажытных музычных помнікаў ў яго ўзаемасувязі з нотным радком. Увогуле трэба адзначыць, што праблема іх узаемадзеяння – падпарадкованасці мелодыкі тексту, адлюстравання ў ёй важных сэнсавых акцэнтаў, супадзення кульмінацый, адпаведнасці логікі развіцця музычнай формы чляненню тэкста – вельмі складаная і прадстаўлена ў спецыялізаваным вышэй названым дысертацыйным даследаванні А. Саковіч. Як вядома, у Супраслі вялася перапіска помнікаў візантыйскай, старажытнарускай, балгарскай, сербскай літаратур¹⁵, у тым ліку помнікаў музычнай культуры. М. Нікалаеў адзначае, што, у шматлікіх ненатаваных рукапісах, якія перапісваліся ў манастыры да 1720 года, захавалася беларуская мова і кірыліцкае пісьмо.¹⁶ У пеўчых кнігах царкоўна-славянскі тэкст фіксаваўся ў “раздзельнамоўнай” рэдакцыі з рэдкімі адзнакамі беларусізмаў (напрыклад, ужыванне “тобе” замест “тебе”). Паводле А. Сяўрука (Саковіч),

¹⁴ Е. П. Сакович, *Супрасльский напев...*, с. 14.

¹⁵ Пазней, у Супрасльскай друкарні выдавалася шмат мастацкай і навукова-папулярнай літаратуры па-польску. Гл. пра гэта: M. Cubrzymska-Leonarczyk *Katalog druków supraskich...*

¹⁶ Гісторыя беларускай кнігі у 2 т., т. 1, М. В. Нікалаеў, *Кніжная культура Вялікага Княства Літоўскага*, Мінск 2009.

падыход да тэкста ў супрасльскіх песнапеннях падаецца строгім, стрыманым і ўпардкаваным. Назіранні паказваюць, што ў тэкстах напеваў няма паўтораў слоў і фраз, што было даволі харектэрнай з'явай менавіта для беларускай і яе прадцечы – супрасльскай традыцыі. У больш позніх напевах, пачынаючы з XVII стагоддзя, напрыклад ў кіеўскім, ужо назіраюцца паўторы і іх неабходнасць была звязана з акцэнтам увагі на найважнейшыя моманты тэкста, а таксама моцным уплывам лірыкі – празмернай распетасцю мелодыі, з прычыны чаго губляўся сэнс тэкста. У падцверджанне прыводзім парапнанне фрагментаў тэкстаў напеваў, узятых з песнапенняў супрасльскага і кіеўскага распеваў: [Дадатак 3 – у тэксле!])

Паколькі тэкст супрасльскіх напеваў носіць прыкметы раздзельнамоўя, якое адзначаеца агласоўкай зычных і поўзычных гукаў, не менш цікавым у гэтай сувязі прадстае прысутнасць доўгіх расцягнутасцей складоў тэкстаса шматлікімі пазасэнсавымі ўстаўкамі “аненане”, “нана”, “неанес” і іншымі прыкметамі раздзельнамоўя, якія ўвогуле з'яўляюцца паказнікам тэкстаў менавіта пеўчых рукапісаў. Характар іх уплыва, з аднаго боку на музыку, і з другога – на драбленне сузэльнага славеснага тэкста падаецца асабліва няпростым і пакуль што маладаследаваным.

Яшчэ адзін атрыбут тэкста пеўчых рукапісаў – прысутнасць у ім асобай графемы – чырвонай літары Э, якая ўказвала на манеру “дзяймественнага спеву”. Яна вызначала асноўны тон, які гучай бесперарыўна (так званы ісон), ці, па іншай версіі, пэўны вобраз інтанаціі распева па тыпу мелізматыкі. У ноталінейным Супрасльскім рукапісі ён адзначаўся інакш – выдзяленнем доўгай цэлай працягласці і рысай упоперак на натаносцы, як сучасная тактавая рыса.

Падсумаванні

Такім чынам, што датычыць суднясення славеснага і музычнага пачаткаў, трэба падвесці вынік, што ў супрасльскіх напевах слова не дамінуе над музыкай. Музычны бок адлюстроўвае агульны вобразна-эмаяцыйнальны настрой тэкста, аднак спаянасці паміж меладычным зваротам і адпаведным яму словам не назіраецца. Часцей за ўсё адбываеца несупадзенне сэнсавых акцэнтаў тэкста з музычнымі акцэнтамі, якія адпавядаюць найбольш доўгім складам. Музыказнаўцы звязываюць гэтую з'яву з тым, што супрасльскі напев належыць так званай “эпосе лірыкі”, калі развіццё музычнага пачатку ў песнапеннях вызвалаўся ад падпарадкованасці славеснаму тэксту і развівалася па сваім унутраным законам. У выніку прыярытэта меладычнага боку, абумоўленага моцным уплывам лірыкі, назіраецца парушэнне лагічных націскаў славеснага тэкста, і мелодыя, такім чынам, расстаўляе свае новыя акцэнты. У рытмічнай жа арганізацыі песнапенняў дамінуе эмфатычная рытміка, якая выдзяляе акцэнты славеснага тэкста.

Пералічым і падкрэслім асабліва яшчэ раз тыя асаблівасці ўжывання славеснага тэкста песнапенняў у помніках супрасльскай традыцыі, якія вызначаюць менавіта гэтая пеўчыя рукапісы:

1. раздзельнамоўная рэдакцыя царкоўна-славянскага тэкста з адзнакамі беларусізмаў;
2. пазбяганне паўтораў слоў, фраз;
3. прысутнасць у тэксле прыкмет раздзельнамоўя – пазасэнсавых слогаўставак тыпа “анена”, якія “расцягваюць” тэкст праз музычныя распевы;
4. несупадзенне сэнсавых акцэнтаў тэкста з музычнымі акцэнтамі і, як вынік, парушэнне лагічных націскаў славеснага тэкста.

Сёння старажытныя супрасльскія напевы спяваюцца на богослужэннях прыхадскім хорам, існуе шмат запісаў гэтых дзіўных манодый. Як і ўбылыя часы ў Супраслі вялікую ўвагу надзяляюць царкоўнаму спеву, традыцыю якога таксама захоўваюць і працягваюць. У манастыры праводзіцца работа па далейшаму ўзнаўленню нотнага архіва. Супрасльскі Ірмалой, месца знаходжанне якога з 30-х па 70-я гады XX ст. было невядомым, сёння набывае другое нараджэнне, уключаны ў навуковы зварот, богослужбовую і канцэртную практику дзяякуючы працы вядомага мастацтвазнаўцы А. Канатопа, які знайшоў у 70-я годы гэты рукапісны помнік, працуе над ім і сёння з мэтай узнаўлення ў манастыры старажытных традыцый спеву. З верай на гэтую работу яго благаславіў мітрапаліт Варшаўскі і Усех Польшчы Блажэннейшы Васілій.

Summary

The article deals with musical-vocal and text peculiarities of such medieval hymnological monuments of Orthodox culture as notes of Suprasl tradition. These manuscripts (including Oktoikhs, Irmoloys and other books dating back to 16th-18th centuries) reveal the specific features of musical accompaniment of church services in the Suprasl monastery which was the centre of Orthodox culture in the Grand Duchy of Lithuania. Nowadays relics of Suprasl tradition are preserved in libraries of Lithuania, Ukraine, Belarus and Russia. Contemporary musical experts in the sphere of book research particularly stress the significance of one Suprasl Irmoloy (1598–1601) which was written by Bogdan Anisimovich, a chorister in the monastery. The irmoloy is of great value for musicologists, as later rospevs with similar musical-stylistic peculiar features were created on its basis. These features are reflected in vocal books of Suprasl tradition including canticles of the so-called Suprasl canto. The manuscripts are of great interest from the point of view of their design and the correlation between verbal and musical texts.